

05  
на

05  
27/98



21 -1948г.

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

# У Совет ідзэм роўнапраўнымі

Запіс народнага тэксту і мелодыі Н. Сакалоўскага

Павольна.

Запявала.

Двое.



Ой, была-ж, была  
Ночка цёмная,  
Ночка цёмная,  
Што без месяцка.  
  
Ой, не зналі-ж мы  
Свету белага,  
Свету белага,  
Жыцця вольнага.

У дзеўках седзячы,  
Гараваліся;  
Замуж ідучы,  
Бедаваліся.

Ой, жыццём сваім

Не пахвалішся,  
П'яны муж паб'е —  
Не пажалішся;

Ты жаночая  
Доля горкая,  
Проціпечная,  
Паднявольная.

Падхапіліся  
Ветры грозныя,  
Разарваліся  
Хмары цёмныя.

Расступіліся  
Хмары цёмныя

Перад раніцай  
Свету белага.  
Разыгралася  
Сонца яснае,  
Прынясло з сабой  
Жыццё новае.  
  
Ясна сонейка—  
Сталін мудры наш—  
На жыццёвы шлях  
Вывёй радасны.  
  
Голос наши цяпер  
Не за печкаю:  
У Совет ідзэм  
Роўнапраўнымі.

# РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, ўнайцеся!

ЗОК  
1844

ВЫДАННЕ  
ЦК КП(б)Б

1

студзень 1948 г.

## ЗА ДАЛЕЙШЫ РОСКВІТ НАШАЙ РАДЗІМЫ

11 студзеня 1948 года—вялікі, знамянальны дзень у жыцці беларускага народа, дзень выбараў у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных.

У гэты радасны дзень усенароднага свята перад кожным совецкім чалавекам яшчэ і яшчэ раз ва ўсёй сваёй велічы ўстае наша квітнеючая Радзіма. Гэта яна—адзіная ў свеце краіна соцыялізма—прынесла совецкім людзям шчасліва жыццё. Гэта яна навекі пакончыла з эксплуатацыяй чалавека чалавекам. Гэта яна з'яўляецца верным аплотам дружбы і міру паміж народамі.

Выбары дэпутатаў у мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных праводзяцца ў нас на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайнім галасаванні. Усе грамадзяне БССР, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, незалежна ад расавай і нацыянальнай прыналежнасці, веравызнання, адукацыйнага цэнза, аседласці, соцыяльнага паходжання, маёмаснага становішча і мінулай дзейнасці, маюць права выбіраць і быць выбраннымі. Гэтыя права забяспечаны вялікай Сталінскай Канстытуцыяй.

Беларускі народ бясконца горды і щаслівы тым, што вялікі наш правадыр і бацька Іосіф Вісарыёнак Сталін даў згоду балатыравацца ў дэпутаты Мінскага гарадскога Совета дэпутатаў працоўных.

Усё жыццё таварыша Сталіна — яркі прыклад беззаетнага служэння народу, беззаетнага змагання за пабудову комунізма ў нашай краіне. Разам з Леніным таварыш Сталін стварыў комуністычную партыю большэвікоў, якая павяла народы многанацыянальнага Совецкага Саюза па шляху новага, светлага жыцця.

Сталін—самы дарагі і любімы, самы родны чалавек. Сталін—стваральнік Беларускай рэспублікі. І ў гады грамадзянскай вайны, і ў гады Вялікай Айчыннай вайны ён выратаваў Беларусь ад пагрозы занявлення. Пад яго геніяльным кіраўніцтвам Беларусь з былой адсталай царскай ускраіны ператварылася ў квітнеючу рэспубліку, роўную сярод роўных у вялікім Саюзе Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Пры велізарнай дапамозе вялікага Сталіна беларускі народ паспяхова залечвае раны, нанесеныя вайной, і выконвае гран-

дыёзны сталінскі план аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі.

Беларускі народ ганарыцца і тым, што бліжэйшыя саратнікі таварыша Сталіна: В. М. Молатаў, А. А. Жданаў, К. Е. Варашылаў і А. А. Кузнецоў—дали згоду балатыравацца ў Мінскі гарадскі Совет дэпутатаў працоўных.


Кандыдаты ў дэпутаты мясцовых Советаў дэпутатаў працоўных — гэта перадавыя людзі рэспублікі, якія самаадданаю працай сваёй даказалі, як дорагі для іх інтэрэсы соцыялістычнай Радзімы. Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых Советаў вылучана вялікая колькасць жанчын. Хіба гэта не адна з яркіх прайяў фактычнага і поўнага роўнапраўя жанчын у нашай краіне.

Выбары праходзяць у нас у самым пачатку трэцяга года паслявеннай сталінскай пяцігодкі. Толькі два з палавінай гады прайшло з часу руйнуючай вайны, а як многа зроблена ўжо для адраджэння Рэспублікі! На поўны ход працујуць новыя фабрыкі і заводы, паспяхова аднаўляецца сельская гаспадарка. З адменай картачнай сістэмы і правядзеннем грошавай рэформы жыць стала значна лепш.

Вялікае бяздонне ляжыць паміж становішчам працоўных Совецкага Саюза і капіталістычных краін. Жыхары гарадоў Францыі атрымліваюць на дзень па 200 грамаў хлеба. З жахам думаюць пра заўтрашні дзень рабочыя Злучаных Штатаў Амерыкі і Англіі. Хто яшчэ пакуль што і мае работу, байца яе страціць, бо сотні тысяч беспрацоўных абіваюць парогі і прастойваюць ля варот фабрык і заводаў у пошуках заработка.

Гордыя за сваю Радзіму, разам з усімі выбарчыкамі прыдуць да выбарчых урнаў жанчыны Беларусі, каб выканаць свой свяшчэнны грамадскі абязянак. Совецкія жанчыны ведаюць, што толькі ў нашай краіне так глыбока паважаюць жанчыну-працаўніцу, жанчыну-маці. Разам з усім народам з вялікай радасцю аддадуць жанчыны свае галасы кандыдатам сталінскага блока комуністаў і беспартыйных. Галасуючы за іх, яны будуть галасаваць за вялікую комуністычную партыю большэвікоў, за любімага Сталіна, за далейшы росквіт сваёй дарагой совецкай Айчыны.

Усе на выбары!



19 снежня акруговая камісія выбарчай акругі № 1 гор. Мінска зарэгістравала кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскага Савета дэпутатаў працоўных таварыша І. В. Сталіна.

На здымку (першы зверху): Паседжанне акруговай выбарчай камісіі. Выступае тэхнолаг станкабудаўнічага завода імя Кірава гав. Белякова. Здымак 2-гі: Інженер пеніцылінавага завода Ларыса Міхайлаўна Качынская — кандыдат у дэпутаты Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных па Ленінскай выбарчай акрузе. Здымак 3-ці: Работніца Мінскага радыёзавода імя Молатава Надзея Андрэеўна Баркун — кандыдат у дэпутаты Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных па Молатоўскай выбарчай акрузе. Здымак 4-ты: Заслужаная настаўніца школы № 2 г. Мінска Ірина Сцяпананаўна Еўсеева — кандыдат у дэпутаты Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных па Пралысловай выбарчай акрузе.



## Маці-герайня

З того дня, калі Чырвоная Армія вызваліла працоўных заходніх абласцей Беларусі ад ярма польскіх наў, жыцце вёскі Смалярня пачалося панова.

Совецкая ўлада ажыццяўляла спрадвечную мару сялян аб зямлі. Атрымала зямлю і бядняцкае сямейства Ольга Іванаўны Гурыш.

Толькі з прыходам совецкай улады Ольга Іванаўна аразумела, што дзеці — не абуза, а вялікае шчасце ў сям'і. Яна ўжо бачыла іх светлую будучыню:

— Вучыцца, дзеці, зараз вам усе шляхі адчынены!

Маці ведала, што шчасце прышло ёй з Крэмля.

У чэрвені 1941 года нямецкія Фашысты ўварваліся ў Смалярню. Сям'я Ольга Іванаўны прытаялася дома — страшна было паказацца на фуліцы. Але пасля таго, як муж, Васіль Ігнатавіч, пайшоў у партызаны, заставацца ў вёсцы стала зусім небяспечна.

І Ольга Іванаўна пайшла ў партызансі атрад імя Кірава. Узяла з сабою толькі самое дарагое: дзяцей і партрэт Сталіла.

Васіль Ігнатавіч быў у камандзе падрыўнікаў. Не адзін эшалон з войскамі і тэхнікай праціўніка пусціў ён пад адкос, не адзін мост узляцей ад рук яго ў паветра. І ў гэтых аперацыях актыўна дапамагала мужу Ольга Іванаўна.

Як толькі совецкія войскі выгнали нямецкіх захопнікаў з Антопальскага раёна Брэсцкай вобласці, Ольга Іванаўна вярнулася з лесу ў родную вёску. Муж пайшоў у Совецкую Армію. У студзені 1945 года ён быў забіты.

Цяжкой была страта. На руках засталося адзінца — дзяцей. Але маці ведала, што совецкая ўлада дапаможа іх вырасці і выхаваць. За гэтыя гады на выхаванне дзяцей яна атрымала ад дзяржавы 26.180 рублёў.

У Ольга Іванаўны шэсць сыноў і пяць дачок. Старшая Тацяна — ужо дарослая дзяўчына, сакратар комсамольскай арганізацыі ў Смалярні; малодшыя дзеці вучацца ў школе.

Леташній вясною ўрад узнагародзіў Ольгу Іванаўну ордэнам «Маці-герайня».

29 лістапада ў святочна-ўзнятых настроі прышла яна на перадвыбарчы сход, прысвечаны вылучченню кандыдатаў у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў працоўных.

Першым кандыдатам у дэпутаты быў адпадушна вылуччаны правадыр і лепшы друг совецкага народа — Іосіф Вісарыёнаўіч Сталін. Разам з іншымі Ольга Іванаўна горача аплодыравала. У радасным хваляванні яна не адразу зразумела, аб чым гаворыць аднавіясковец Нікалай Сацкевіч. А ён унёс працапову вылуччыць кандыдатам у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета

былую партызанку Вялікай Айчынай вайны, маці герайню — Ольгу Іванаўну Гурыш.

У гэты момант ёй стала і радасна і чамусьці трошкі страшна. Хацела яна падзякаўца за чэсць і давер'е, але адчула, што гаварыць не можа, бо нешта сціснула горла, і здавалася — вось-вось пацякуць слёзы...

Так простая беларуская сялянка стала кандыдатам у дэпутаты абласнога Совета.

Дома Ольга Іванаўна сабрала вакол сябе дзяцей. Многа іх, а маці здаецца — не так уж і многа. Лёгка, добра ў яе на душы. На яе глядзіць з партрэта самы блізкі і дарагі чалавек, які разумее ўсё на свеце — вялікі Сталін. Ольга Іванаўна ўстала і пакланілася яму за сваё шчасце.

### В. ЛЮТАВА.

## БЫЛЫ ВОІН

Надзея Баркун прыйшла цяжкі і суровы шлях. Разам з доблеснымі воінамі Советскай Арміі яна была ўдзельніцай многіх боеў за вызваленне роднай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І ўсюды прайўляла яна непахісную стойкасць і мужнасць, герайчную смеласць і адвагу. Многія дзіву даваліся — адкуль бярущца гэтыя высокія якасці ў маладзенькай вясковай дзячыны.

Аднойчы полк атрымаў баявое заданне: бамбіць логава фашысцкага звера — Берлін. Здаецца, ніколі так спрытна не працавалі дзяўчыны руки, калі яна падвешвала да самалётаў цяжкія бомбы. Самалёты ўзялі, і Надзея ўсіхвалівана крычала ўслед баявым сябрам:

— Адпомесціце ім за мой родны Мінск, за маіх бацькоў, за тысячи замучаных і забітых совецкіх людзей!

Адгримелі баі. Дзячыну дэмабілізавалі, і паехала яна ў родную Ванькоўшыну, што на Рудзеншчыне.

Гордастю зазялі матчыны вочы, калі яна ўбачыла на грудзях дачкі баявыя медалі.

Але нядоўга пагасціла дачка. Яшчэ ў арміі палюбіла яна радыёправу і цвёрда рашыла працаўца на радыёзаводзе.

Былога воіна накіравалі ў трансфарматорны цех. Надзея працівала ў рабоце вялікую дысцыплінавасць і акуратнасць і з першых-жа дзён заваявала сабе аўтарытэт. Яна ўзначаліла комсамольска-маладзёжную брыгаду, якая хутка стала адной з лепшых на заводзе. Асабістым прыкладам натхніла яна членуў сваёй брыгады на стаханаўскую працу.

Завод рыхтаваўся да сустрэчы 30-й гадавіны Вялікага Кастрычніка. Брыгада Надзеі Баркун устала на стаханаўскую вахту, узяўшы на сябе павышаныя абязвязательствы.

Дзячыната падрыхтавалі дастойную сустрэчу Вялікаму Кастрычніку — яны датэрмінова выканалі свою вытворчую праграму.

— Надзея ўмее арганізаваць работу. За што-б і ўзялася, усё ўсе выходзіць добра, — тавораць члены яе брыгады.

І гэта сапраўды так. У працы, як і ў баі, былы воін з чэсцю выконвае свой абязвязак перад Радзімай. Вось чаму на перадвыбарчым сходзе прадстаўнікоў працоўных Молатаўскай выбарчай акругі горада Мінска Надзея Андрэйна Баркун была аднадушна вылучана кандыдатам у дэпутаты абласнога Совета.

### I. ЗАЛАТАРОВА.



Здымак 3-ці: Народная артистка БССР Анна Браніславаўна Абуховіч — кандыдат у дэпутаты Мінскага гарадскага Савета дэпутатаў працоўных. Здымак 4-ты: Старшиня Падлівіцкага сельсовета, Бабруйскай вобласці Ульяна Ігнатайна Пуцікова (злева) — кандыдат у дэпутаты Кіраўскага райсовета дэпутатаў працоўных і старшиня калгаса «XVII партз’езда» гэтага-ж раёна Надзея Якаўлеўна Вінакурова — дэпутат Вярохонага Савета БССР.



На здымках (першы зверху): Сялянка вёскі Лахва Вера Грыгор’яна Карушава — кандыдат у дэпутаты Лахвінскага сельсовета і Лунінецкага райсовета, Пінскай вобласці (злева) гутарыць з мадалімі выбаршыкамі. Здымак 2-гі: Стаканаўка — стрыжнёўшчыца ліцейнага цеха Віцебскага станкабудаўнічага завода імя Кірава Соф’я Карпаўна Сайчанка — кандыдат у дэпутаты Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных.



## Сіла арганізаванай працы

**C**таяў канец красавіка. Сонца пяшчотнымі праменямі абагравала зямлю, і яна апранала свой яркі вясновы ўбор.

Анюта любіла гэтую пару года. Ей падабалася слухаць вясёлае цурчэнне ручайкоў, удыхаць бадзёры арамат вясны, наглядаць адраджэнне прыроды. Усё сваё невялікае жыццё Анюта правяла ў вёсцы Мышкавічы. Скончышы няпоўную сярэднюю школу, яна рашыла працеваць у калгасе. Не хацелася пакідаць родныя палі, цяністы лес...

Гэтая вясна асабліва хвалаўала Анюту. З усходам сонца спяшала яна на свой участак, каб глянуць на азіміну. На яе вачах палі пакрываліся зялёным пышным дываном.

— Ну, дзяўчы, добрае жыта ўродзіць! — дзяялілася Анюта сваёй радасцю з сяброўкамі.—Шмат папрацавалі мы ўвосень, ды не прышоў яшчэ час адпачыць. Трэба пільна сачыць за пасевам.

Аднойчы пад вечар надышла з захаду хмара і буйнымі кроплямі ўдарыла па зелені. Анюта ў той час была на полі і спачатку абрадавалася дажджу. Шчаслівымі вачымі глядзела, як зямля паглынае вільгаць. Але раптоўна ірвануў вечер, і дождж перайшоў у навальніцу. Пасхіляліся маладыя жытнія сцяблінкі. Усхваляваная Анюта пабегла да старшыні.

— Кірыл Пракоф'евіч! Дождж загубіць усе насы пасевы. Я толькі што з поля, і ўсё бачыла сама.

— Не хвалюйся, Анюта, — супакойваў яе старшыня. — Памятай, чалавек скаре прыроду, а не яна чалавека. Хай сціхне дождж, тады паглядзім.

Позна ўвечары, калі дождж яшчэ марасіў і на вуліцы стаялі вялікія лужы, Анюта разам з старшынёй і брыгадзірам Іванам Шчэрбіч ішла ў поле. Пасевы не толькі паляглі, а здаваліся ўбітымі ў зямлю.

Дзяўчына паглядала то на



Звяно Анны Бяляўскай за абмеркаваннем плана веснавых работ.

Фота В. Лупейкі.

старшыню, то на брыгадзіра, якіясцях падкормку для пасеваў. Хоць і ўнеслі мы на гектар аміачнай селітры па 4,5 цэнтнеры, але патрэбна правесці другую падкормку, бо мы павінны дабіцца ўраджаю не менш 30 цэнтнераў з гектара.

— Трэба прабаранаваць уесь участак, — падумаўшы, сказаў Арлоўскі.

— Што вы! Баранаваць нельга, — запярэчыў брыгадзір.—Нідаўна-ж прабаранаваці, і зараз выдзернем пасевы.

— Пакуль калівы невялікія, — адказаў Арлоўскі, — барана пройдзе лёгка і толькі іх узімі.

Анюта чамусьці была ўпэўнена, што праўда на баку старшыні.

— Анюта! — звярнуўся да яе Арлоўскі. — Заўтра, як толькі пачне віднець, выязджай з бараною ў поле.

Досвіткам Шчэрбіч з усім звяном былі ў полі. Кірыл Пракоф'евіч не памыліўся. Другое баранаванне ўзняло азімія. Яны выцягнуліся, пачалі кусціцца. Анюта не магла нарадавацца.

Арлоўскі не толькі кіраўнік арцелі, а добры памочнік усім звенявым, брыгадзірам. Па яго прапанове звяно Анюты Бяляўскай вывезла ў сажалку ўсё ўгнаенне, якое нарыхтавала за зіму: курыны памёт і шмат вазоў гною.

— Калі вада ў сажалцы пра-грэцца і пачнешца бражэнне,—перадавала Анюта сяброўкам слова старшыні,—мы атрымаем выключную па сваіх

якасцях падкормку для пасеваў. Хоць і ўнеслі мы на гектар аміачнай селітры па 4,5 цэнтнеры, але патрэбна правесці другую падкормку, бо мы павінны дабіцца ўраджаю не менш 30 цэнтнераў з гектара.

Дзяўчыны прызычайліся верыць Анюце, бо ім здавалася, што ў калгасе німа падобных ёй. Нібы працевітая пчолка, уся яна аддавалася работе і як звенявая і як кладаўшчык калгаса. Позна ўвечары Анюта з поля ішла ў свіран, каб выдаць насенне брыгадзірам, фураж конюхам, корм для жывёлы. А ледзь золак яна працевала ўжо ў полі, сяяла, палола.

— Наша Анюта—самародак. Усюды паспее, — гаварылі калгасніцы.

На ўскрайніне вёскі была старая, закінутая сажалка, адкуль вечарамі цягнула вільгацию. Улетку яна заўжды на палову высыхала.

Раніцай да яе пачягнуліся падводы. Два дні дзяўчыны вывозілі гной і скідвалі яго ў ваду.

У напружанай працы праляглі вясенні дні. Настала лета. Сонца пякло неміласэрна, высушваючы зямлю. Жыта перастала расці і пачало жоўкнуць. Калгаснікі паглядалі на чисты блакіт неба ў надзеі ўбачыць хоць воблачка.

— Сухмень якая. Дождж патрэбен.

— Пагарыць усё без дажджу.

Анюта прыкметна асуналася. Яна страціла сон, стараючыся прыдумаць сродак ратунку пасеваў.

— Трэба паліваць, — рашыла яна і падзялілася сваёю думкай са старшыней калгаса.

— Правільна, Анюта, — пахваліў яе Арлоўскі. — Толькі палівай з сажалкі.

Анюта не магла ўцяміць. Як-жак так? Яна-ж гаворыць аб паліўцы, а не аб падкормцы.

— Так, — пацвердзіў свае слова Кірыл Пракоф'евіч. — Гэта жыжа дасць вільгаць зямлі і жыўленне раслінам. Яны хутчэй набяруцца сіл. Заўтра-ж збірай усё звяно. Брыгадзір вам дасць коней, кадушки, вёдры, чарпакі.

З самай раніцы звяно Анюты сабралася ля сажалкі. Хто быў з вёдрамі, хто кіраваў коньмі, хто чарпакамі напаўняў бочки. Дзяўчата вылівалі па вядру жыжы на адзін квадратны метр, і зямля прагна яе паглынала. Калгаснікі былі радасна

ўзрушаны гэтай барацьбой з прыродай. І тут ва ўсёй паўнаце сказалася сіла арганізаціі калектыўнай працы.

Няма слоў, каб перадаць тыя намаганні, якіх каштавала паліўка восьмі гектараў азімага жыта. Звяно Анюты два разы палівала свой участак, пакуль не асушила сажалкі.

Барацьба з засухай працягвалася не адзін дзень. І зямля шчодра аплаціла гэтую гіганцкую працу. Пасля паліўкі жыта пачало расці ўвачавідкі. Яно пакусцілася і стаяла густою сцяной. Калгаснікі прыходзілі палюбавацца на Анюцін участак.

— Праз гэты гушчар і змяя не прапаўзе, — казалі яны.

Звяно Бяляўская выканала сваё абавязацельства — яно сабрала па 30,5 цэнтнера жыта з гектара.

— Толькі дзякуючы арганізаціі калектыўнай працы, — гаварыў Арлоўскі, — калгас у цэлым атрымаў ураджай збожжа ўдвай вышэй леташняга, а звяно Анюты перамагло стыхію і сабрала рэкордны ўраджай. Уд-

вая багацей стаў у нас і працадзень. Сёлета калгаснікі атрымалі па 1,5 кілограма збожжа, па дзесяць кілограмаў бульбы і па дзесяць рублёў грашыма. Агульны прыбытак калгаса вырас да паўтара мільёна рублёў.

Больш за ўсіх у калгасе выпрацавала звенявая Анна Бяляўская. У яе кніжцы за мінулы год запісана 540 працадзён пры сярэднім выпрацоўцы ў калгасе — 230.

Выключна дбайнімі, гаспадарскімі адносінамі да працы, сваёй стараннасцю і скромнасцю Анюта Бяляўская заслужыла аўтарытэт і любоў калгаснікаў. Вось чаму члены сельгасарцелі «Рассвет» аднадушна вылучылі яе кандыдатам ў раённы Совет дэпутатаў працоўных.

— Наша Анюта заслужыла давер'е народа, — гаварылі выбарчыкі на сходзе.

Няма сумнення, што Анюта Бяляўская з гонарам апраўдае народнае давер'е.

## Н. ПІГУЗАВА.

Бабруйская вобласць  
Кіраўскі раён.

## Апраўдаю высокое давер'е

(Пісьмо ў рэдакцыю)



1946 годзе на агульным сходзе нашага калгаса было пастаўлена пытанне аб арганізацыі звеняў.

Мне даручылі кіраваць адным са звеняў высокага ўраджаю.

Мы адразу ўзяліся за работу. Свой участак узаралі пад зябліва трактарнымі плугамі на глыбіню ў 20 сантиметраў. Ранній вясной прабаранавалі яго ў 2 сляды коннымі баронамі, а перад самым пасевам перааралі на глыбіню ў 18 сантиметраў і адначасова прабаранавалі ў адзін след. Зямлю добра ўгноілі.

Засяялі поле ў ранні тэрмін адсаставаным зернем гатунку «Новазыбкаўскі».

На восьмы дзень з'явіліся дружныя ўсходы. Мы абышлі ўвесь участак і падсеялі ўручную тыя мясціны, дзе быў прасевы. К зіме жыта добра раскусцілася і стала моцным. Зі-

мой мы правяралі тоўшчу снегавога пласта, некалькі разоў бралі пробы на адрастанне і вывезлі на поле 30 цэнтнераў попелу, 15 цэнтнераў курынага памёту і 300 вазоў гною.

Ранній вясной мы падкармілі пасевы мінеральнымі і мясцовыми ўгнаеннямі і правялі баранаванне. Пустазелле поўнасцю выкідалі з поля.

З першымі дажджамі жыта пачало расці, як на дражджах. На работу ў поле выходзілі досвіткам, яшчэ з рассою. З нарадзі спаборнічала звяно Мілавай Надзі, якое таксама старалася здабыць высокі ўраджай.

Убраў жыта жняяркай. Калі зvezлі снапы, падгрబі да апошняга ўсе каласкі.

Малацилі на складанай малярні. Уся работа ў звяне праводзілася індывідуальна, з перавыкананнем норм выпрацоўкі і пры добрай якасці. Абмалот даў добрая вынікі: з кожнага гектара атрымалі па 120 пудоў збожжа.

Цяпер звяно змагаецца за высокі ўраджай 1948 года. Засяялі 6 гектараў азімай пшаніцы і спадзяємся атрымаць па 150 пудоў з гектара. На кожны гектар унеслі па 20 тон гною і падкармілі мінеральным угнаенем. Наша пшаніца спаткала зіму ў добрым стане. Зараз звяно збірае попел, курыны памёт, вывозіць гной.

Сёлета мы маем багаты працадзень. Толькі авансам я атрымала 25 пудоў жыта.

Калгаснікі высока ацанілі маю працу і на агульным сходзе вылучылі кандыдатам у дэпутаты Мінскага абласнога Савета. Высокое давер'е сваіх аднавяскі ў гонарам апраўдаю, даб'юся яшчэ вышэйших ураджаяў, а свой вопыт перадам калгаснікам маёй выбарчай акругі.

МАНЮК Марыя.  
Звенявая калгаса «Пуцілавец», Пухавіцкага раёна,  
Мінскай вобласці.



# АГНІ СЕЛЬСОВЕТА

**III** рывабны снежаньскі вечар. Аснеканыя палі заліты мяккім зеленавата-сінім месячным святлом. Залатымі кропкамі агнёў паглядаюць з узгоркаў хутары Мелькановіцкага сельсовета.

Хутка поўнач, але людзі не спяць. Яны спяшаюць вывезці лес для новабудоўляў пяцігодкі. За першую палову снежня справіліся вывезці 874 кубаметры, на шмат перавыканашы заданне IV квартала. А лесарубы напілавалі будаўнічага і крапёжнага лесу 2.800 кубаметраў—утрая болей задання. Сёння, як і звычайна, падводы вярнуліся на хутары позна, бо ва ўсіх адзін клопат: ка дню выбараў завяршыць гадавы план лесанаўхтовак.

Пяціценны дом, што стаіць ля шашы, асветлены прамяністымі лямпамі «Маланка». Над увітм зелянінай ганкам—прыгожа аформлены надпіс: «Агітпункт. Мелькановіцкі выбарчы ўчастак № 8». Відаць, што тут па старалася клапатлівая жаночая рука. І сапраўды: фасад агітпункта ўпрыгожвала загадчыца хаты-чытальні комсамолка Валянціна Хадарэнка.

Адусюль, дарма што позні час, спяшаюць сюды людзі. Вось зайдлі Марыя Андрэева, Анна Кузняцова і Ольга Брыцько—сляянкі з вёскі Саленікі. Іх ветліва сустракае дзяжурная Мар'я Сакалоўская.

— Якія-ж вы, бабулькі, непаседы. Дзяўчаты, нябось, сядзяць па хатах, — жартуе Сакалоўская.—Праходзьце-ж далей. Валя навіны раскажа.

— Хочам у спісах праверыцца, ці не праpusцілі нас,—адказвае адна з наведвальніц.

Дзяжурная дапамагае сляянкам шукаць іх прозвішчы ў алфавітным спісе. Жанчыны з цікавасцю агледаюць убранства пункта. Вось партрэт вялікага Сталіна ў любоўна аформленай рамцы, чиста напісаны прозвішчы выбаршыкаў у спісах, маляўнічыя плакаты на сценах, календарны лісток з буйнымі лічбамі «11 студзеня—дзень выбараў», тэкст «Пала-жэння аб выбарах», на стале грудкі акуратна складзеных брашур, свежыя газеты.

Наведвальніцы просяць загадчыцу хаты-чытальні расказаць пра тое, што дзеецца зараз у нашай краіне.

Валя Хадарэнка ахвотна расказвае ім пра апошнія падзеі, пра абавязацельствы совецкіх людзей перад таварышам Сталіным — даць датэрмінова і болей лесу краіне.

— А як у вас справы, жанчыны? — пытае яна.

— Мяркуем, што і мы не з апошніх. Па хлебу ішлі ўперадзе і па лесу не адстанем.

Агітатар-комсамолка гаворыць жанчынам аб



тым, як хутка мацнеють і багацеють калгасы сельсовета.

— Какошчицкія калгаснікі з першага-ж го-  
да зажылі ў дастатку. На працадзень атрымалі  
па 2,3 кілограма збожжа і па 7 кілограмаў  
бульбы, — расказвае яна.

— Дзелавы ў іх старшыня Васіль Філіпа-  
віч, — адзываецца сялянка Андрэева пра-  
т. Дабрыяна.—Па заслугах і кандыдатам у дэ-  
путаты вылучаны.

— Ведае зямлю, ведае людзей, умее па душах пагаварыць з кожным,—пацвярджає Кузняцова.

Простыя сялянкі, узнятые совецкаю ўладай да ўзроўню актыўных будаўнікоў краіны соцыялізма, прайяўляюць шматгранную дзеянасць у выбарчай кампаніі. Мар'я Сакалоўская—член участковай выбарчай камісіі, вечарамі дзяжурыць на ўчастку. Многа клопатаў і ў актывісткі Соф'і Андрос—члена сельскай выбарчай камісіі. Сялянка Лідзія Дабрыян, якая сама з'яўляецца кандыдатам у дэпутаты Мелькановіцкага сельсовета, агітуе за іншых кандыдатаў у дэпутаты, за перадавых сялян. Мар'я Мандрыкевіч працуе членам сельскай выбарчай камісіі. Валянціна Хадарэнка падтрымлівае парадак на агітпункце і забяспечвае яго літаратурай з хаты-читальні. Настаўніца Ніна Еленская адказвае за спісы выбаршчыкаў, а Соф'я Андрос адказвае за спісы выбаршчыкаў, а Соф'я Андрос займаецца паўторнай праверкай правільнасці спісаў.

Совецкая ўлада аб'яднала іх вакол агульных  
**ПРАЧЫТАЙЦЕ ГЭТУ ПАЭМУ**

## КАЦЯРЫНА \*

«У пакрыўленай хаціне,  
На ускрайне сяла,  
Нарадзілася дзяўчына  
У Сымона-Бабыля».

Так пачынаеца паэма «Кацярына», напісаная яшчэ да Айчыннай вайны вядомым беларускім паэтам Пятром Усцінавічам Броўка. Бязрадасным было дзяшніства Кацярыны. Бацька і маці ад цямна да цямна працавалі на чужых кулацкіх палях. Малая Кацярына заставалася ў хаце за гаспадыню. Затое ў вольную часіну яна была адзінай пацехаю і радасцю бацькоў. Збіраючыся ў лес на заработкі, бацька марыў набыць дачушны новую паркалёвую сукенку. Аднак яго прыціснула дрэзам, і да дому яго прынеслі нябожчыкам. Неўзабаве памерла і маці. Кацярына засталася круглай сіратою. Мясцовы багацей Кузьма ўзяў яе за парабчанку. Пераканаўча апісвае яе жыццё паэт:

«Кожны бэсціў, кожны лаяў,  
Засыпаў яе смящём,  
Поўна гора і адчаю  
Парабчанскае жыццё».

Падобнае жыщё без змен і палёгkі цягнулася гады. Паспела наша Кацярына вырасці і закахаща ў свайго суплечніка белакурага батрака М'колу, разам з ім марылі абінакшых часах.

задач гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, накіравала на гэту мэту іх энергію, розум і волю.

З дапамогай сельсовета ўсе пагарэльцы Мелькановіцкага сельсовета пераселены ў новыя дамы. У Мелькановічах адкрыта няпоўная сярэдняя школа, у Пасінічах, Багдановічах і Какошчыцах—пачатковыя, дзе вучацца сотні сялянскіх дзяцей.

Суседзі дапамагаюць адзін другому. Разам вырашаюць дзяржаўныя справы. Кожны селянін ведае свайго кандыдата ў дэпутаты Баранавіцкага абласнога Савета — старшыню Слонімскага райвыканкама Івана Ферапонтаўіча Мардашова. Ведаюць Усціна Паўлавіча Гаўрыльчыка — мясцовага селяніна-комуніста, які вырас да старшыні сельсовета і зараз балатыруеца ў раёны Савет.

Вядомы хутаранам усе 21 кандыдат у дэпутаты Мелькановіцкага сельсовета. Гэта—самыя перадавыя, самыя дастойныя людзі, якія чэснаю працай на дабрабыт Радзімы заслужылі павагу і давер'е народа.

І калі дзённае свято прыходзіць на змену  
прамяністым лямпам агітпункта, з новаю  
сілай закіпае жыццё ў кожнай хаце Мелькано-  
віцкага сельсовета. Яно праменіцца святлом  
совецкай улады, яно сагрэта сонцам Сталін-  
скай Канстытуцыі.

I. ВОЛЖСКИ.

## Слонімскі раён Баранавіцкая вобласць.

«Прыдзе час, мы гора скінем,  
Вочы высахнуць ад слёз,  
Мы сустрэнем, Кацярына,  
У жыцці прыгожы лёс».

Напярэдадні гэтага шчаслівага часу Мікола развітваецца з каханай. Ен ідзе ў горад і ўступае ў Чырвоную гвардыю. Аўтар раскрывае гэтую эпапею ў сціплых радках, праўдзіва і горача паказваючы яе сутнасць:

«На змаганне сутарэнні  
Узнялі большевікі.  
Тою восенню наш Ленін  
Вёў з'єднаныя палкі.  
Тою восенню рабочы  
Па країне ўсёй паўстаў.  
Тою восенню праз ночы  
Мудры Сталін працаваў»

З выключнай цеплыней паэт апіс-  
вае адзіноцтва цяжарнай Кацярыны,  
дапамогу падружак-парабчанак і  
ўрэшце — нараджэнне дачкі, такса-  
ма названай Кацярынай.

«Цэлы дзень яна ляжала,  
Не паднялася ўначы.  
Добра, з вёскі той парою  
Бабка здумала прыйсці...  
А назаўтра раніцою  
Гаманілі два жыці.  
Так падружкі і спаткалі  
З падарункамі ў руках —  
Побліз мацеры гукала  
Сінявокая дачка».

Вялікая Каstryчніцкая соцыялістичная рэвалюцыя і калгасны лад прынеслі Кацярыне шчаслівае жыццё. Адною з першых уваходзіць яна ў калгас, дзе дапамагае, як у арганізацыі калгаса, так і асабістым прыкладам.

Паэма заканчваецца хвалюющим малюнкам, калі найлепшая па выніках сваёй працы Кацярына атрымлівае ў Крэмлі ордэн Леніна.

Звяртаючыся да таварыша Сталіна,  
Кацярына ад усяго сэрца гаворыць:  
«Знікл: крыўда, гора, слёзы,  
Кожны ўзняўся галавой.  
Не пазнаць наш край прыгожы,  
Родны Сталін, башка мой!»

У разгледжаным творы П. Броўка выступае, як паэт-майстар, які валодае багатымі паэтычнымі сродкамі. Створаныя ім мастацкія вобразы праўдзівы і вельмі ўдала пададзены. Гераінія паэмы Кацярына — тыповая для беларускай літаратуры. Яна ўзята з жыцця, рэчаісная і дзеючая. І, мабыць, кожны з чытачоў, які ведае беларускую вёску, змога падка-зап' не адзін падобны выпадак з жыцця яго блізкіх і знаёмых.

Вось чаму з такої цікавасцю чытаеца паэма, кожны радок якой прасякнуты пачущем любві і гордасці за нашых совецкіх людзей. Гэты твор блізкі і зразумелы народу.

### 3. БАНДАРЫНА.

# 1948



Стаканаўская брыгада комсамолкі Мінскага радыёзавода імя Молатава тав. Мінько за настройкай радыёпрыёмнікаў.


Фота Я. Босіна.

Новы год!

Колькі радасці нясе ён савецкім людзям. Колькі смелых планаў будзе здзейснена! Яшчэ бліжэй падыйдзем мы да комунізма!


Поўны бадзёрасці, энергіі, веры ў свае сілы ідзе наш народ насустрач выкананию новых творчых замыслаў у вялікай будоўлі.

Падзеямі вялікага зместу быў насычаны для нас і мінулы год. З гордасцю аб ім успамінаем. Пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, геніяльнага правадыра народаў таварыша Сталіна мы дабіліся сур'ёзных перамог. Многа новых шахтаў, буйных прадпрыемстваў, электрастанцый уступіла ў строй. Буйная працьковасць Савецкага Саюза яшчэ ў кастрычніку дасягнула даваеннага ўзроўню. У краіне вырашчаны багаты ўраджай, дзяржава атримала хлеба столькі, як у лепшыя даваенныя гады. Значна павысіўся матэрыяльны ўзровень жыцця



Грузавы аўтамабіль маркі «МАЗ—205», асвоены і выпушчаны Мінскім аўтазаводам.

Фота І. Шышко.



Гомельскі завод сельсагаспадарчага машынабудаўніцтва ў 1948 годзе закончыць аднаўленне сваіх вытворчых магутнасцей і забяспечыць выпуск розных відаў сельгасмашины. На здымку: Выпушчаны заводам веялкі для калгасаў рэспублікі.

Фота Я. Босіна.




Бабруйскі машинабудаўнічы завод імя Сталіна даў звыш плана 22 гатэрныя машины для калгасных лесазаводаў.  
Фота В. Лупейкі.

мінскага, віцебскага і гомельскага станкабудаўнічых заводаў, прадпрыемстваў па вырабу тавараў шырокага спажывання. У чэсць трыйцігоддзя совецкай дзяржавы датэрмінова выканалі план 1947 года прадпрыемствы Мінска, Магілёва, Барысава і сотні іншых.

Пад сцягам барацьбы за выкананне пастановы лютадзенскага Пленума Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) змагалася наша сялянства ў 1947 годзе. Пад лозунгам «Больш хлеба краіне!» ішла барацьба за вырошчванне высокага ўраджаю. Не шкадавалі ні сіл, ні працы хлебаробы для дасягнення намечанай мэты. Добрасумленная, самаадданая праца дала становічыя вынікі. Наша рэспубліка датэрмінова разлічылася з дзяржавай па нарыхтоўках хлеба, бульбы, насення лёну. Больш чым у мінулым годзе атрымалі калгаснікі на працадні. Поспехі мінулага года натхняюць сялянства на выкананне сельской гаспадаркай пяцігодкі ў чатыры гады.

У 1947 годзе совецкі народ дабіўся вялікіх творчых поспехаў. Яны здабыты ва ўпартай працы і барацьбе, і мы па праву ганарымся імі. Але совецкія людзі не прывыклі спыняцца на дасягнутым. Пачаўся новы год. Перад усёй нашай народнай гаспадаркай паўсталі новыя вялікія планы, новыя складаныя задачы. Усё павінна быць падначалена закліку



Стаханаўка Мінскай кандзіцерскай фабрыкі «Комунарка» Галіна Цяплюцкая за ўпакоўкай готовай прадукцыі.



У сартовачным і ўпаковочным аддзяленні готовай прадукцыі Магілёўскага металакамбіната.  
Фота Я. Босіна.

ленінградцаў — выканань пяцігодку ў чатыры гады. Дзеля гэтага совецкім людзям прыдзеца працаўца упарта і самааддана; няспынна мацаўца магутнасць нашай Радзімы, набліжаць светлы час троуму комунізма.

Для нашай Совецкай Беларусі 1948 год будзе годам далейшага паспяховага аднаўлення ўсіх галін народнай гаспадаркі.

Прадпрыемствы, што ўвойдуць у строй, у корані зменяць аблічча рэспублікі. Наблізацца да заканчэння будаўніцтва аўтамабільны і трактарны заводы. Павялічыцца выпуск прадукцыі веласіпеднага, станкабудаўнічых заводаў, тонкасуконных камбінатоў. Магілёўскі трубаліцейны завод дасць 4000 тон вадаправодных і каналізацыйных труб, а пракатны стан гэтага завода выпусціць 3,5 тыс. тон кровельнага жалеза. Звыш 4 мільёнаў квадратных метраў аконнага шкла дасць Гомельскі шклозавод, увойдзе ў строй Крычаўскі цементны завод. Намнога павялічыцца выпуск прадукцыі лёгкай, тэкстыльнай і харчовай прамысловасці.

1948 год павінен стаць годам яшчэ большага ўмацавання сельской гаспадаркі, яшчэ больш высокага ўраджаю.

Вялікія справы чакаюць нас у бягучым годзе, вялікія планы належыць ператварыць у жыццё. Пад мудрым кіраўніцтвам партыі, пад вадзіцельствам таварыша Сталіна совецкі народ пойдзе да светлай будучыні.

Уперад, да новых перамог!



# Ща сустрэчы!

# тадфў



Максім ЛУЖАНІН



Дванаццаць б'е. У гэты час,  
Як водзіца ў народзе,  
Мы будзем Новы год страчаць  
І год стары праводзіць.  
І вось, адзін перад адным,  
Стаяць гады абодва,  
Ад стречы ўзрушаны яны,  
Вітаюцца:  
— Дзень добры!  
Гаворыць год стары:  
— Прымай!  
Мне час за шапку брацца.  
А ты, наш дружка, пачакай,  
Няма чаго спяшацца.  
Ты быў выдатны гаспадар,  
Не знаў у працы стомы,  
З табой развіваша шкада,  
Таварыш Сорак Сёмы!  
Ты запускаў у ход станкі,  
Збіраў аўтамабілі.  
Ты ткаў нам сукны і шаўкі,  
Каб хораша хадзілі.  
Ты з поля даў такі ў малот —  
Еси колькі хочаш хлеба!  
Ты плодны год і щасны год,  
Ты працаў, як трэба.  
Ты прызапасіў на разлік  
Трыбалую рублёўку...  
Мы працягнулі-б, каб маглі,  
Тваю камандыроўку,  
Каб ты яшчэ крыху пабыў  
На вахце адбудовы,  
Каб электырчнасцю свяціў  
З вакон палацаў новых.  
Але пайшоў на выхад год:  
— Шчасліва аставацца!  
Вось мой заступнік. Да яго



Ітрашу з усім звяртацица.  
Бы тут сабраліся сям'ей,  
Свабодныя жанчыны,  
З усіх старон прышлі, з усёй  
Совецкае краіны.  
Я вам скажу на адыход,  
Што з вашай дапамогай  
Расправіць крылле новы год  
Лепіш за мяне старога.  
На славу нашае зямлі  
Вас не адзін дзесятак,  
Не ў сорак восьмы перайшли,  
А зразу ў пяцьдзесяті.  
Такіх шануе ўесь народ,  
Бо працевалі спорна  
І павыконвалі за год  
Па дзве і болей нормы.  
Ты аднаўляеш гарады,  
Ты спрытна фрэзеруеш,  
Ты точыши валікі, а ты  
Машынаю кіруеш.  
Ты дом будуеш і вядзеши  
Абрысы простых ліней,  
Ты беражши жыццё людзей  
У палаатах белых клінік.  
А ты да мэты самалёт  
Праводзіш за аблокі,  
А ты паслушны парадок  
Швартуеш у затоках.  
Ты праз дакладны тэлескоп  
Шукаеш тайны зораў,  
Ты абясшкодзіла мікраб  
У цішы лабаратарый.  
Ты сеесі граматы праменъ  
Лля хлопцаў і дзяўчатаў,  
Ты развінаеш іхні дзень,  
Кладзеш жыцця пачатак.

Ты шыла тонкія страй,  
Старалася ці мала.  
І ў добрым горадзе сваім  
Адзела два кварталы.  
Ты шмат наткала! Каб злучыць,  
Дык можна ў дзеўць столак  
Тканінай гэтаю авіць  
Усю зямлю наўкола.  
Табою ганарыцца спорт:  
Аднойчы ў дзень пагодны  
Пабіла зразу ты экорд  
І свой і міжнародны.  
Мне ўспомніць хоціаца усіх,  
Ды вось, крыху налоўка,  
Мой тэрмін выша час ісці,  
Я скончыўся, сяброўкі.  
Я вам жадаю добра жыць,  
За працу мець адзнакі  
І больш зрабіць і лепш зрабіць,  
Хай кожны скажа  
— Дзякую!

Вось так праседзі да відана  
За добраю размовай.  
Хоць і спяшацца, аднак  
Скажу яшчэ два слова:  
Вам, хто са мною па палях,  
Не шкадавашы сілы,  
Рабілі дружна, каб зямля  
Выдатна зарадзілі.  
Хто жыта жаў, вязаў ячмень,  
Хто малациў пшаніцу,  
Скажу папраўдзе: і гэты дзень  
Вам ёсць чым ганарыцца.  
Але дагледзьце так папар,  
Каб збожжам не пралезці,  
Каб даў увесені гектар  
Накруг пудоў па дзвесце.  
Сяброўка, ты расціла лён,

Багата вышла пражы,  
Няхай у гэтым годзе ён  
Яшчэ цяжэй заважыць.  
Ты даглядаеш парсюкоў,  
Глдзі, каб нарастала  
На карку ў кормных гадункоў  
На дзве далоні сала.  
Хай прыбываюць у кароў  
Адно ў адно цялята,  
Каб не ставала ім хлявоў,  
Пярэстым і лабатым,  
Каб сырадой цурчэй цурком  
Так шчодра, як з-пад крана,  
Дык каб не праста малако,  
А скроў адна смятана.  
Няхай звініць налівам сад,  
Мёд залаціца ў пчэльні...  
Скажу вам праста:  
Рельмі рад  
І рад і ўсцешан вельмі.  
Вач год ад году лепей жыць,  
За працу мець адзнакі  
І больш рабіць і так рабіць,  
Каб кожны нёс падзяку.  
Шануцьце свой шчаслівы лёс!  
Куды ты зіркі ні кінеш, —  
Усюды праца ваша ёсць,  
Чутна па ўсёй краіне.  
Усюды можна распазнаць  
Свой клопат і турботы  
І, усміхнуўшыся, сказаць:  
— Тут ёсць моя работа!  
А гэтай працаю сваёй  
Вам ёсць па кім раўніца,  
Па светлай годнасці:  
Герой  
Усонароднай працы.  
Па тых жанчынах, што народ

Мал. Д. Красільнікава

Абраў у дэпутаты,  
Каб руляваць дзяржавы ўзлёт  
У гэты час выдатны.  
Вось дачакаўся я відна  
За чаркай і размовай,  
Хоць і спяшацца, аднак  
Скажу яшчэ два слова.  
Я маю гэткі сціплі план:  
Каб прыбыло на лета  
У краіне новых грамадзян,  
А ў вас — ущешных дзетак.  
Шчаслівых дзён і доўгіх дзён  
Я пажадаць павінен,  
Ад сэрца нізкі мой паклон  
Вам, маці-герайні.  
Вы ўзгадавалі, так як след,  
Дачок, сыноў-герояў,  
Што прагрымелі на ўесь свет  
Адвагаю сваёю.  
Сяброўкі! Новы год сабраў  
Нас пад вясёлай ёлкай,  
Але у кожнай з вас сястра  
Есць за мяжой, сяброўкі.  
Ди нас даўно прышла вясна,  
А ў іх — пара старая.  
Каб ім жылося, як і нам,  
Сягоння пажадаем.  
Вось мой заступнік — Новы год,  
Шануцьце, даглядайце,  
А мне пара на адыход.  
Вішчу вас.

Бывайце!  
У новы год ідзе зямля,  
Прыветная пагода.  
Таварыш Сталін нас з Крэмля  
Вітае з Новым Годам.



# МАРЫ, ЯКІЯ ЗДЗЕЙСНЯЦЦА

Ал. ШАРАПАУ

На змяркенні апошняга ў 1947 годзе днія з прыціхшага цэха, узяўшыся пад руکі, вышлі трыв дзяўчыны.

Яны даўжэй іншых затрымаліся на заводзе. Тэхнарук Ніна Гераскіна — член заводскага камітэта комсамола і фрэзероўшчыца Галія Цалабанава — член бюро цэхавай комсамольскай арганізацыі абміркоўвалі нейкія мера-прыемствы ў сувязі з новагоднім балам, а то-кар — Таня Бруцкая затрымалася проста таму, што надта ўжо хацелася ёй выканань сёння дзве намечаныя нормы.

Людзі паспелі ўжо разыйсціся па хатах, каб падрыхтавацца да сустрэчы новага года. Аўтазаводскі гарадок апанавала ўрачыстая ціш. Можа гэта таму, што гадзіну назад змоўкі заводскія трубы, а мо' урачыстасць навеяў свежы пухкі сняжок, што заслаў вуліцу белаю коўдрай, а шырокія лапы стромкіх соснаў акрыў мяккаю ватай, якая іскрыцца ад электрычнага блеску, што лъеца праз вокны будынкаў. Каму не знаёмы той узніты настрой, калі адлічваеш апошня хвіліны мінаючага года, аглядаеш свой пройдзены шлях і нібы адчыняеш у будучыню новыя дзвёры, за якімі павінны збыцца твае мары, жаданні і мэты.

Тры дзяўчыны ішлі насустроч Новаму году. Рослыя Ніна Гераскіна і Таня Бруцкая па краях, а самая маленская з іх — Галія Цалабанава — пасярэдзіне. Было яшчэ даволі часу да таго, як рэпрадуктар з высокага будынка клуба павінен быў сказаць: «З новым годам, таварышы!», і дзяўчата не спяшаліся. Яны моўкі слухалі, як звонка пахруствае снег пад ногамі, і думалі кожная пра сваё...

Не памылілася Ніна Гераскіна, што пaeхала на Мінскі аўтамабільны. З машина будаўнічага тэхнікума ў горадзе Энгельсе яе пасыпалі ў Саратаў на шарыкападшыпнікавы завод. Але ён працаваў ужо поўным ходам, і Ніну не вабіла перспектыва атрыманьня вузкую спецыяльнасць. Ей хацелася ўласнымі рукамі пеставаць першыя дэталі новабудоўлі, расціць яе і расці самой. Ніна чула, што каля Мінска, літаральна сярод лесу, расце аўтагіант, і яна ўпрасліла, каб яе паслалі іменна туды.

На завод Ніна прыбыла восенню 1947 года. І ў першую хвіліну здалося ёй, што спазнілася, бо лесу ўжо там не было. На яго месцы вырас цэлы горад шматпавярховых будынкаў, грамады заводскіх карпусоў. Над дзесяткамі тысяч квадратных метраў зямлі велична павіслі ў паветры дзвіносныя пераплётны металічных ферм. Але новыя цэхі толькі што асвойваліся. Завод пачаў вырабляць толькі першыя вузлы аўтамабіля. Значыць, ёсць дзе прыкладні здольнасці маладому спецыялісту ў тым размаху, аб якім яна марыла. Ніна хацела стаць добрым тэхнолагам і таму папрасілася бліжэй да вытворчасці.

— Перш чым пісаць тэхналогію працэса вырабу дэталей, хачу спачатку вывучыць яго практычна, — заяўляла яна.

— Што-ж, — адказаў начальнік цэха, — папрацуіце планавікам. Мы якраз асвойваем першыя вузлы машын: пярэднюю вось, карданныя валы і цэнтральны тормаз.

«Я рада, што непасрэдна звязана з вытворчасцю, — пісала Ніна сяброўкам. — Я рада, што веды, набытыя ў тэхнікуме, магу прымяніць для стварэння арыгінальнай беларускай машыны. Але гэта яшчэ не ўсё. Я ўласнымі рукамі павінна рабіць вузлы аўтамабіля. Няхай сабе я буду майстрам або памочнікам майстра, але я вывучу станкі і працэс апрацоўкі драбнейшых дэталей машын. Тады буду ўпэўнена, што стану добрым тэхнолагам, здольным распрацаваць і, можа быць (о, мары, мары!), удасканаліць, аблегчыць працэсы вырабу дэталей».

З раздум'я вывела дзяўчата цяжкая грузавая машына, якая так раптоўна вырвалася з-за вугла, што яны ўскрыкнулі і падаліся к траптуару.

— У-у, мядзведзь! — больш з ласкаю, чым злосцю, кінула машыне ўслед Галія Цалабанава. — Гэта наш самазвал — «МАЗ-205». Я і ў цемры пазнаю яго, па грукату. Нябось, і наши ў ім дэталі ёсць, Танюша! Колькі для яго крыжавінаў я фрэзеравала, а ты паваротных кулакоў вытачыла. Вельмі моцная машына! — і Галія па-дзяцінаму ўскінула галоўку.

Галі — 18 год. Але яна таксама хоча стаць майстрам. Гэта — яе мара, якой яна ніколікі не скрывае.

— Завод мне — бацька родны. Ён мяне ўжо тром спецыяльнасцям навучыў, а значыць, і майстрам зробіць, — бойка гаворыць яна на любімую тэму. У такія хвіліны яе ўздзёрнуты носік надае ўсяму твару задорны выраз.


Галі скончыла сямігодку ў Чэрвеньскім раёне (сёмы клас — пасля вайны). На завод прышла яшчэ тады, калі ён называўся аўтазборачным. Дапытлівая і настойлівая вучаніца хутка перайшла на самастойную работу. У яе харектары, як і ў Ніны, прагнаць да ўдасканалення. Калі завод стаў аўтамабільным і прышлося асвойваць новыя станкі, яна пайшла ў рамесніцкае вучылішча, якое скончыла на выдатна і выйшла адтуль фрэзероўшчыцай 5-га разрада. За поўгода работы ў цэху шасі паспела набыць яшчэ дзве спецыяльнасці — шліфавальшчыцы і свідравальшчыцы. К канцу года яна з поспехам фрэзеравала для новага аўтамабіля крыжавіны і шліфавала паршнівія кольцы, выконваючы заданне на 200—250 процентаў. З новага года рашыла паступіць на курсы наладчыкаў, дзе зможа яшчэ лепш вывучыць станкі, а значыць і наблізіцца да заветнай мары — стаць майстрам. А каб лепш ішла тэхнічная вучоба, Галі будзе наведваць вячэрнюю школу. Яна вельмі любіць чытаць. У яе блакнотікі запісана, што ў новым годзе яна прачытае «Радугу», «Два капі-



На новагоднім бал-маскарадзе.

Фотаэцюд Г. Бугаенкі.

таны»  
чытае  
яна в  
— І  
у раб  
Дапал  
— Н  
вае Н  
Адн  
Мел  
лася  
праз  
— одия  
— ес І  
ад  
есах  
арган  
'яск  
— ё  
із д  
— 46.  
— м  
— маўча  
балюч  
наецц  
мне с  
ў ня  
ла та  
для п  
зыкан  
хойва  
мары  
кажу  
здаец  
шеша  
што п  
анце  
жах  
тпісі  
Вось  
кам у  
базъм  
ра с  
зю  
ку  
е з  
пр  
Абр  
гвар  
і шча  
што  
скай  
—  
Ніна.  
ней у  
За  
дзе я  
захац



таны» і многа іншых твораў. Яшчэ раз перачытае «Як гартаўала стала». Не дарма-ж яна ведае ў цэху культмасавай работай.

— Ніна, ты многа дапамагаеш нам парадамі ў рабоце. Як ні кажы — тэхнікум скончыла. Дапамажы-ж мне майстрам стаць.

— Дапамагу, Гален'ка! — смеючыся адказвае Ніна. — Ды і сама ў цябе вучыцца буду...

Аднекуль з-за вокан данесліся гукі скрыпкі. Мелодыя то цурчэла, бы лясны ручэй, то білася ў шкло акордамі, нібы хацела вырвацца праз рамы і даць прастор сваім пачуццям.

— Ліст, — сказала Ніна. — «Другая раподыя». Вельмі люблю музыку.

— Я таксама, — падхапіла Галія. — У рабоце іцкім вучылішчы запраўляла мастацкай адзейнасцю: спявала, танцевала і нават у сесах удзельнічала. А чаму-б нам, Ніна, не арганізуваць свой цэхавы ансамбль песні і танца?

— Я і сама аб гэтым думала. Між іншым, я з'яўна, калі слухаю музыку, цягне мяне здзеяніць адну сваю заветную мару. Сказаць па сакрэту, я з дзяцінства захапляюся маляваннем. Але паступіць у мастацкую студию так і не ўдалося. Вось і думаю цяпер: ці ўдаса міне гэта ў 1948 годзе.

— А вось мне, — неяк сарамліва пачала маўчаўшая дагэтуль Таня, — заўсёды робіцца балюча сэрцу, калі слухаю скрыпку. Успамінаецца горад Столін, на Піншчыне. Калі было мне сем гадоў, бацька выправіў мяне з вёскі ў нянькі. Я трапіла ў гарадскі рэстаран і была там за служанку. Там граў на скрыпцы для польскіх паноў адзін забіты вясковы музыкант, але з вялікім талентам. Вось вас выхоўвала з маленства совецкая ўлада, таму і мары ваши такія смелыя, шырокія. А я, шчыра кажучы, і марыць аб лепшым баюся. Мне здаецца, што ўсё радаснае ўжо збылося, і ешлага не прыгадаеш. Хіба-ж гэта не цуд, то простая сялянская дзяўчына на такім гіганце складаным станком валодае, па чарцяжах уласнымі рукамі дэталі выточвае; былая пісьменная служанка спецыялістам стала! Вось аб чым я мару расказаць сваім сяброўкам у вёсцы Белушы, калі паеду ў адпачынак. Взъму з сабой газету, дзе пра мяне пісалі, як я стаханаўку. Няхай парадуюцца людзі за мною аднасяльчанку... Ну, а потым, як і Галія, курсы наладчыц пайду. Хоць і цяжка буде з двухкласнай асветай, але асілю. Май-як рака, што да вучэння маю здольнасці.

Абрамлены цёмнай пасмою валос дзяўчоны гвар свяціўся ў гэты час нястрымнай радасцю і шчасцем. І неяк само сабою атрымалася, што Галіна рука аказалася ў цёплай сяброўской руцэ Тані.

— А ці не пара нам, дзяўчаткі, на бал?

— І сапраўды, дадому час, — заспышалася Ніна. — А нам з табою, Галія, прыдзецца раней у клуб заглянуць.

За павароткаю шашы маячылі агні пасёлка, дзе яна жыла. Ніна ўзбегла на ўзгорак. Ей захацелася з вышыні глянуць на заліты свя-



Маладая беларуская мастачка Раіса Владзіміраўна Кудрэвіч працуе над новай карцінай «Песня», якая паказвае калгасных хлапцоў і дзяўчатаў на адпачынку. Карціна Р. Кудрэвіч «Веснавы пейзаж» прадстаўлена на міжнароднай выстаўцы моладзі ў Празе. Мастачка ўдзельнічае ва ўсіх выстаўках, якія арганізуюцца ў рэспубліцы. У Маскве на Ўсесаюзнай выстаўцы, прысвечанай 30-годдзю совецкай улады, выстаўлена яе карціна «Ідуць з поля».

На здымку: Р. Кудрэвіч за работай над новай карцінай.  
Фота Г. Бугаенкі

точным святлом гарадок, які ёй стаў такім родным, як і гэтыя сладкія дзяўчата і тысячи іншых сяброў, што поплеч працуясь у гуліх цэхах завода.

І калі ўбачыла яна новыя кварталы чатырохпаверховых гмахаў і побач з імі маленькіх, нібы цацачных катэджаў, што выраслі на яе вачах, Ніна адчула, што не выказала сяброўкам галоўнай мары сваёй: хутчэй убачыць родны завод закончаным. Вось гэтыя вуліцы будуць заліты асфальтам, а цэхі апрануцца ў цяжкі бетон. На Свіслачы, што працякае каля завода, раскінуцца паркі і стадыёны, створыцца штучнае возера. Побач узіміца Палац культуры, дзе Ніна будзе вучыцца жывапісу, дзе Галія прачытае новыя кнігі, а Таня пачне дзівосную музыку і будзе расказваць на роднай Піншчыне аб сваім шчаслівым жыцці...

І радасна становілася на душы ў Ніны ад усведамлення того, што ўсё, абы чым яна з сяброўкамі марыць, можа збыцца ў 1948 годзе.

# КОМУНІСТКА ЛЕНІНСКАГА ПРЫЗЫВУ

Іван ГРАМОВІЧ

**3** іма лютавала. Вуліцу замяло, і пад гурбамі снегу схаваліся будынкі. Член сельсовета адзіў па сяле ад хаты да хаты. Адхіляючы саламянія маты, ён стукаў у шыбы і склікаў па сход, не чуючы ўласнага голасу ў посвіце завірухі.

Людзі сабраліся ў адну хату. Спалохана дрыжэў і гаснуў кволы агенчыкі лучыны. І калі барадаты дзядзька абламаваў чырвоны агарак, лучына ўспыхвала, асвятляючы твар маладой настаўніцы. Трымаючыся за край стала, яна гаварыла народу аб неизбыўным, цяжкім горы:

— Німа Владіміра Ільіча Леніна...

Людзі плакалі разам з настаўніцай.

— Ленін памёр, але жыве партыя большэвікоў. Яна павядзе нас па шляху Леніна!

У гэты памятны год Вера Іванаўна Захарэвіч уступіла ў рады комуністычнай партыі разам з тысячамі лепшых людзей краіны, гатовымі аддаць жыццё за справу бяссмертнага правадыра.

Вера Іванаўна ўсёй душою аддалася работе, пі на хвіліну не забываючы пра абязвязкі члена большэвіцкай партыі. Пачуцце вялікай адказнасці адолькава ўладала ёю і ў родным сяле Грабёнцы, дзе яна была настаўніцай, і ў Заслаўлі, дзе працавала загадчыкам раённага аддзела асветы, і ў Мінску, куды пазней переехала на работу.

Народ не раз аказваў Веры Іванаўне сваё давер'е. Яна была дэпутатам Мінскага гарадскога Совета, членам Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР, а ў лютым 1947 г. яе выбралі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР.

На Сесіі Вярхоўнага Совета да яе падышоў стары знаёмы, былы старшыня сельскага Совета.

— А памятаеш, Вера Іванаўна, як на нас кулакі напалі?

— Як-же можна забыцца! — адказала Вера Іванаўна.

— Як цяпер памятаю, — сказаў яе знаёмы, — з якім натхненнем тлумачыла ты сялянам ліпню партыі ў пытаннях калектывізацыі, як слухалі цябе на сходах, асабліва жанчыны.

— Так, гэта быў год вялікага пералому. Яго нельга забыць!

У гады Вялікай Айчыннай вайны Вера Іванаўна апынулася ў далёкім Кавылкінскім раёне, Мардоўскай АССР. Не будучы спецыялістам у медыцине, яна прыняла гарачы ўзел у арганізацыі шпітала для раненых салдат і афіцэраў, праводзіла агітацыйную работу ў калгасах. Справай і словам патхняла совецкіх людзей на працоўныя подзвігі.

\* \* \*

На стале ў Веры Іванаўны — раскрытая кніга «Кароткая курса гісторыі партыі», а побач том твораў І. В. Сталіна. Яна няспынна павышае свае веды.

Вялікі Сталін гаварыў, што дэпутат павінен быць бясстрашным у бое і бязлітасным да ворагаў народа, як Ленін, праўдзівым і сумлінным, як Ленін, любіць свой народ так, як любіў яго Ленін. Гэтыя мудрыя слова правадыра з'яўляюцца кіруючымі ў жыцці Веры Іванаўны.

Як дэпутат, яна атрымлівае шматлікую карэспандэнцыю. Лісты пішуць з Берліна, з Калінінграда, з Масквы. Былыя вучні-выхаванцы клапоцяцца аб яе здароўі,



В. І. Захарэвіч гутарыць з завучам школы Е. К. Датавай (злева).

Фота І. Шышко.

успамінаюць юнацтва і таго, хто вывеў у людзі! Пішуць і афіцыяльныя асобы.

Аднойчы прышла да яе ў школу Марозава — прыбалтыйчыца пятага вагоннага ўчастка станцыі Мінск — і расказала аб tym, што не можа атрымаць пенсіі за сына, які не вярнуўся з фронта. Да вайны працаваў ён чыгуначнікам на станцыі Жыткавічы. Райваенкамат горада Мінска можа налічыць пенсію яе сыну толькі тады, калі будзе ведаць яго заработную плату. Начальнік станцыі Жыткавічы нейкі Бандарэнка адмовіў Марозавай у даведцы, бо прыпоміў, што ўжо раз, здаецца, высылаў, а коні здымаль не мае права. Вера Іванаўна ўмяшалася ў гэту справу, і Марозава зайшла да яе ў другі раз, каб падзякаўці свайму дэпутату, якому аддала голас на выбарах.

Веру Іванаўну добра ведае юрысконсульт, як частую паведальніцу па справах працоўных горада. Раённыя суддзі нярэдка атрымліваюць ад яе такія паперкі: «Прашу паведаміць, калі будзе слухацца гэта справа. Хачу прысутнічаць пры яе разглядзе».

Яна заступілася за бабулю Леваненю, якую пезаконна хацелі выселіць з кватэры. Яна дапамагла настаўніцы Выхотавай атрымаць гроши, выплату якіх затрымлівалі. Дапамагае Вера Іванаўна і старой настаўніцы Жыціхінай, якая страціла зрок.

Кожны дзень наведваюць яе студэнты і настаўнікі, бацькі і школьнікі, хатнія гаспадыні і кіраўнікі ўстанов. Да яе ніколі не зачыняюцца дзвёры, ні дома, ні ў школе.

26 сірэцтвя школа, дырэктарам якой з'яўляецца В. І. Захарэвіч, расце штогод. Сёлета ў школе дабавілася 250 вучняў.

За самаадданую працу па аднаўленню школы Захарэвіч узнагароджана «Ганаровай Граматай Вярхоўнага Совета БССР».

Дваццаць шосты год працуе педагогам Вера Іванаўна. Яе дачка Іра закончила сярэднюю школу з залатым медалем і цяпер вучыцца ўжо на трэцім курсе Палітэхнічнага інстытута. Маці інчаліва ўсміхаецца, думаючы пра далейшы лёс дачкі. Яшчэ ў гады лепінскага прызыва яе святым запаветам стала імкненне да ведаў, якое настаўніца прывівае цяпер сваім вучням.

У класе, дзе працуе з вучнямі Вера Іванаўна, напамінае пра тое вялікі лозунг:

«У працы, у навуцы, як Ленін і Сталін, мы будзем панерад ісці».



Арганізавана ідзе гандаль па-новаму, без картак. У магазінах — багацце тавараў і прадуктаў.  
На здымках: Гандаль харчовымі і прамысловымі таварамі ў магазіне ОРСа пры аўтазаводзе, у хлебапродуктовым № 94 і ў гастрономе № 9 горада Мінска.

Фота І. Шышко і Ф. Фёдарава

# Чалавек вялікага сэрца



**M**яккае зеленаватае святло настольнай лямпы ціха лашчыць чисты пакой. Ужо за поўнач. Але Клаўдзя Харытонаўна спаць не кладзеца. Лёгкім крокам падыходзіць яна да ложка, дзе спіць яе восьмігадовы Сярожа з румянімі шчочкамі. Дбайная матчына рука папраўляе коўдру. Жанчына хвіліну прыслушоўваецца да роўна-мернага дзіцячага дыхання, а потым бясшумна ідзе да стала, на якім стаіць яшчэ ўсплы, да бліску начышчаны самавар, кубкі, у шклянай вазе — пернікі, цукеркі. Іх колькі гадзін таму прынеслі два маладыя статныя афіцэры. Нядайна яны сядзелі вось тут, за столом, на-супраць Клаўдзі Харытонаўны, пілі чай, вялі ўсплы, шчырую размову. Гэта яе сыны — Mixась і Андрэй.

І прыгадалася ёй мінулае: жыццё работніцы, сяброўкі, мацеры... Так, мацеры. У яе не было сваіх дзяцей. Але ў 1927 годзе яна з мужам узялі на выхаванне хлопчыка і ўсынавілі яго.

... З хваляваннем пераступіла маладая жанчына парог Віцебскага дома для сірот. Нянька, даведаўшыся пра мэтu яе прыходу, дазволіла праісці ў дзіцячы пакой. На вялікім дыване сядзела некалькі хлопчыкаў і дзяўчынак. Клаўдзя Харытонаўна прыкметіла невялікага кволага хлопчыка, што ціхен'ка сядзеў на ложку. Яго вялікія вочки былі не па-дзіцячаму сумныя. Калі яна ўзяла хлопчыка на руці, ён даверліва прытуліўся да яе. Пачуццё мацярынскай пяшчоты ахапіла жанчыну. Яна прыгарнула хлопчыка і ў гэту хвіліну адчула, што стане для яго маці!

Праходзіў час. Лазовікі даглядалі свайго выхаванца, як роднага сына. Далі яму імя мужа — Валодзі. Колькі бяссонных начэй давялося правесці ля ложка слабенькага хлопчыка, пакуль ён узняўся на ногі.

І ў той час, калі здавалася, што шчасце моцна ўвайшло ў сям'ю, непрыкметна падкралася вялікае гора: захварэў муж Клаўдзя Харытонаўны, і праз колькі месяцаў яна асталася ўдавою.

У доўгія асеннія вечары задумвалася жанчына над tym, як жыць далей, як выхоўваць сына. Яе непакоіла, што хлопчык расце ў адзіночку, без братоў і сястраў. Але здарылася так, што ў Валодзі адразу стала два браты.

Знаёмства з гэтымі дзецьмі адбылося выч-

падкова. Яна працавала тады ў Віцебскім кінотэатры «Спартак». Аднойчы ўвечары, калі ішоў заліўны дождж, яна ўбачыла двух хлапчукоў, якія, прыгарнуўшыся адзін да аднаго, спалі на ганку тэатра. Аказалася, што ў дзяцей няма ні бацькоў, ні сваякоў.

— Як цябе завуць? — звярнулася яна да старэйшага.

— Mixась.

— А я Андрэй Сушчэння, — адказаў малодшы.

— Ну, добра, хлапчукі. Заўтра я паклапа-чуся, каб вас узялі ў дзіцячы дом, а зараз пой-дзем да мяне.

Хлапчукі спачатку глядзелі недаверліва, але потым з радасцю ўхапіліся за працягнутыя рукі. Праз гадзіну яны былі ўжо чиста вымыты і пераапранутыя. За сталом у ўсплы яны з асалодаю елі гарачую вараваную бульбу. Напіўшыся чаю, яны падзякавалі гаспадыню, і, парайшыся між сабою, прамовілі:

— Mo', вам дапамагчы? Мы можам дроў нарубаць, вады прынесці.

— Не, хлопцы, няхай ужо заўтра. А цяпер кладзіцесь спаць.

Чым больш прыглядалася да хлопчыкаў Клаўдзя Харытонаўна, тым больш яны ёй падабаліся. На другі дзень яна не адвяла іх у дзіцячы дом, як абязала, а прапанавала пагасціць яшчэ некалькі дзён.

Дзеці хутка прывязаліся да Клаўдзі Харытонаўны, да яе маленькага Валодзі.

Яна таксама прывыкла да іх і рашыла не разлучацца. У сваім сэрцы яна знайшла даволі цяпла і ласкі, каб сагрэць імі і гэтых дзяцей.

Цяпер Клаўдзя Харытонаўна мела невялікую, але дружную сям'ю. Сама яна працавала. Валодзя днём быў у дзіцячым садзе, старэйшы — у школе. З павагай і любоўю адносіліся яны да сваёй названай маці. Як умелі, дапамагалі ёй. А ўвечары, калі яна адпачывала, садзіліся ля яе і па чарзе ў голас чыталі цікавыя агавяданні.

Так праходзілі гады. Дзеці закончылі школу. Цяпер трэба было дапамагчы ім выбраць прафесію. Mixась выказаў жаданне стаць слесарам. Андрэя цікавіла медыцына. Клаўдзя Харытонаўна не пярэчыла, хваліла іх выбар. Хутка Mixась стаў вучнем школы ФЗО, а Андрэй паступіў у медыцынскую школу.

Калі яны сталі дарослымі, вось-вось выляцяць з матчынай хаты, у Клаўдзі Харыто-

наўны з'явілася жаданне ўзяць на выхаванне яшчэ адно дзіця. Але трэба было параша з сынамі.

Неяк за вячэраю яна сказала:

— А ці не хацелі-б вы, хлопцы, мець яшчэ адного брата? Была я ўчора ў дзіцячым доме. І вельмі спадабаўся мне там адзін хлопчык. Такі ласкавы ды прыветны. Хацела-б яго за сына мець.

— А чаму-ж не ўзяць?—адказаў Міхась.—Хутка ўжо і я пачну зарабляць. І ўпяцьных пражывем!

І ўайшоў у сям'ю яшчэ адзін чалавек, сірата Лёня Қаляда — выхаванец дзіцячага дома.

... Летам 1941 года на пероне Віцебскага вакзала, запоўненым людзьмі, стаяла жанчына з сівымі пасмамі валасоў, а каля яе—чацвёра рослых юнакоў. То Клаўдзя Харытонаўна Лазавік праводзіла на фронт сваіх сыноў.

Праэрзаў паветра паравозны гудок. Яна горача абняла хлопцоў, пацалавала і дала ім свой матчын наказ:

— Глядзіце-ж, хлопцы, будзьце стойкімі, мужнімі байцамі! Добра абараняйце сваю Айчыну. Не забывайце і мяне старую...

Цяпер усё гэта перажыта. З перамогай вярнуліся сыны да сваёй маці. Матчына сэрца горда ўсведамленнем, што яна ўзгадавала таіх сокалаў.

## Д а ч ц ы

Ілья КЛАЗ

Ты днём ў вайну гуляла з хлапчукамі,  
Скрыпела крэсламі,  
Канапаю, сталамі  
І санітаркаю была ў баях...  
А ўвечары,  
Стаміўшыся ад бою,  
Прыціснулася да мяне шчакою  
І моцным сном заснула на руках.  
Да раніцы спакойна спаць ты будзеш.  
Я да паўночы над табой стаяў.  
За вокнамі гудзеў віхурай студзень,  
А горад —  
Як і я —  
Не спаў.  
Чувашь быў гоман  
І людскія крокі.  
Я чуў скрэзь шкло  
Намёрзнутых вакон,  
Як грукатлі малаткі па крохвах  
І кіркі падымалі перазон.

У цемені пры ўспышцы аўтагена,  
Нібы пад яркім водбліскам зарніц,  
Здалёк віднеліся  
Крутыя сцены  
Адноўленых  
Высокіх камяніц.

Там рэжуць ноч лябёдак галасы,  
Дым і смала там пахнуць, як лучына...  
Там сябра мой  
Падняўся на лясы,  
Забыўшыся гра сон і адпачынак,  
Каб новым поспехам  
Адзначыць дзень  
І на світанні, зняўшы рукавіцы,

Клаўдзя Харытонаўна працуе зараз тэхработніцай пры Віцебскай музычнай школе. Тры гады таму яна ўзяла на выхаванне яшчэ аднаго хлопчыка, Сярожу, бацькі якога загінулі ў часе Айчыннай вайны.

— Думаю, хопіць сілы і гэтага вывесці ў людзі, — бадзёра гаворыць Клаўдзя Харытонаўна.—А вясной вазьму на выхаванне яшчэ і дачку. Няхай у пяціх сыноў маіх будзе яшчэ і сястра!

Чуласць і ўвага, нястомныя клапоты аб сваіх сынах-выхаванцах—такі жыццёвы шлях Клаўдзі Харытонаўны. Як вопытны батанік праз доўгія гады з трывогай і хваліваннем выходжвае расліну, так і гэтая маці выпесціла асірацелых дзяцей і вывела на шырокую дарогу жыцця.

І ў рашаочы час, калі паўсталі пытанне—быць ці не быць совецкай Радзіме, Клаўдзя Харытонаўна выканала свой ганаровы матчын абавязак: адправіла на барацьбу з лютым ворагам чатырох мужніх абаронцаў, выхаваных у духу любві і адданасці Айчыне.

Радзіма заўсёды будзе ўдзячна гэтай простай совецкай жанчыне з высокародным сэрцам. Праз усё сваё жыццё пранясуць яе вобраз і самую шчырую ўдзячнасць яе названыя сыны.

М. РАКІТНЫ.



Дзіцячы ансамбль Брэсцкай музычнай школы.

Фота Л. Папковіча.

Прыйсці і першым  
Кінуць бюлетень  
За новы Мінск,  
За новую сталіцу.  
Не спіцца мне,  
Вакол стала хаджу,  
Чакаю досвітку, і сэрца б'еца часта.  
Але я ранішай  
Цябе не разбуджу,  
Выходзячы на выбарчы участак.  
Я ў гэты дзень пайду галасаваць,  
Каб ранкам ты вясёлай уставала,  
А унацы магла спакойна спаць,  
Каб ты не знала слова «вяяваць»  
І толькі крэсламі ў вайну гуляла.

З рускай мовы пераклаў М. АУРАМЧЫК.



# СІНОСЕАНС

## У ПЕРАРОВЕ

(Апавяданне)

Усевалад КРАЎЧАНКА

Мал. В. Ціхановіча

**III** раз усю дарогу ад самага райцэнтра аж да Перароўскай павароткі, дзе машина павінна была павярнуць з шашы на лясную прасёлочную дарогу, Марынка была ў найлепшым настроі. Яна ўвесь час жартавала, многа гаварыла, смяялася. То яна расказала Андрэю Корзуну, шоферу і памочніку па дogleду за дынамай, розныя смешныя выпадкі са свайго жыцця, не расказаныя яшчэ за час іх штодзённых сумесных падарожжаў; то раптам, не міргнуўшы вокам, ва ўпор дапытвалася, ці любіў ён калі-небудзь якую дзяўчыну і каго іменіна, хаты, хітруха, добра ведала, каго маўкліва і пакуль што без пессеху любіў Андрэй; то з усёй жорсткасцю сваіх восемнаццаці гадоў абзываала Андрэя ратазеем, а не шоферам, калі ён часам, у разгубленасці ад яе пытанняў, не досыць спрытина аблінаў на дарозе яміну і машину рэзка падкідала ўгару.

Але калі машина мінула паваротку і да Перарова засталося лічаных пяць-шэсць кілометраў, Марына неяк прыціхла, задумалася. Знаёмыя з маленства, такія родныя і блізкія палі, лясы і пералескі, што ляжалі паабапал дарогі, пафарбаваныя ў мяккія і са-мотныя асеннія колеры, разварушылі яе ўспаміны...

Усяго якіх шаснаццаць месяцаў прайшло, як Пэр-мон Гнатаўіч—старэйшы настаўнік і дырэктар Перароўскай школы—на ўрачыстым выпускным вечары ўручыў ім пасведчанні аб сканчэнні няпоўнай сярэдняй школы. Колькі розных гаворак, колькі вясёлай і заклапочанай мітусні ўзнікла тады раптам сярод школьнікаў Перарова. Да гэтага ўсё было так проста—узімку яны хадзілі ў школу, у штогодній паступовасці пераходзілі з класа ў клас, лета пралягала то ў адпачынку, то ў лёгкай працы ў калгасе, то ў даламозе бацькам. І вось, як у хуткім сне, прабегла дзяцінства, і кожнаму з іх трэба было выбраць далейшую дарогу жыцця. Пачаліся гарачыя спрэчкі, абмеркаванні, куды паступаць вучыцца або дзе працацаць. Троє дзяўчат парапылі паступіць у восьмы клас дзесяцігодкі, каб потым пайсці ў інстытуты. Троє хлапцоў, вучоба якіх была затрымана вайной, па накіраванню райкома комсамола падаліся на Мінскі трактарны, каб набыць там добрую рабочую прафесію. Выдатнікі Толя Шпак і Міша Лагута, лепшыя ў школе натуралисты, парапылі не адмаўляцца ад прафесіі бацькоў і дзялоў і падалі заявы на курсы калгасных паляводаў. Іншыя вырашылі паступіць у медыцынскую школу, іншыя ў педагогічнае вучылішча.

І толькі адна яна выбрала тады сабе гэтую клапатлівую і, можна сказаць, хлапцоўскую прафесію—механіка сельскай гукавой кіноперасоўкі. Хто ведаў неспакойны, схільны да прыгод харектар Марынкі, каму вядомы былі яе дзіцячыя мары і даўняя інейкая аса-блівая любоў да кіно, таго і не здзіўі яе выбар. Але многім такое яе рашэнне шаказалася недарэчным. Колькі ні адгаварвалі яе і бацькі і вучні-аднакласнікі, яна

наставіла на сваім—будзе вучыцца на кіномеханіка. Бацька Марынкі, стары Мацей, калі пераканаўся, што не памагаюць яго ўговоры, нават лаяўся на яе, даказваў, што не пад сілу будзе ёй сірава, якая, па яго думцы, патрабавала хлапцоўскіх рук, і ўпрашаў не ўводзіць на старасці бацьку ў сорам.

Але дзе там тое было, каб Марынка, нешта цвёрда вырашыўшы, паслухала бацьку, тым больш што, чэсна кажучы, праўда была не на яго баку. Вось тады, помніца, бацька і кінуў тыя крыўдныя слова, якія і цяпер яшчэ ярка стаялі ў памяці Марынкі.

— Ну, што-ж, едзь! Толькі-ж забудзь і дарогу ў Перароў, калі як-небудзь праскочыш у механікі—у нашым сяле партачоў не любяць. А які-ж кіномеханік з бабы?

— Усёроўна паеду,—запальчыва кінула тады бацьку Марынка.—А вывучуся—на злосць вам і ў Перароў з карцінай прыеду.

І вось усё збылося, як яна думала і казала. Каля года правучылася Марынка на курсах гукавых кіномеханікаў, на выдатна скончыла іх і атрымала накіраванне на Палессе—у родны раён. А цяпер вось прышло і тое, што яна едзе з кіноперасоўкай у родную вёску, у Перароў. У яе было такое адчуванне, быццам яна павінна была вытрымачь нейкі экзамен перад сваім сялом, а галоўнае—перад бацькам. Яна добра ведала сваю справу, складаны апарат да апошніга вінціка быў ёй падуладны. І ўсё-ж Марынка хвалявалася цяпер можа нават больш, чым перад экзаменам на курсах.

Тым часам, пакуль Марынка перадумала ўсё гэта, машина мінула апошні перад вёскай хвойнічак. На левы бок ад дарогі выбліснула апаясаная лазняком рака, а на ўзгорку над ракою завіднеліся перароўскія хаты.

Збянятэжаны маўчаннем Марыны Андрэй запытальні глянуў на яе. Марына злавіла яго погляд і строга сказала:

— Чаго глядзіш? Няхай толькі сёня падвядзеш у чым-небудзь з дынамай, ніколі не дарую... І ездіць з табою адмоўлюся.

Андрэй нахмурыўся і без патрэбы газануў машину.

— Ты не злуйся, Андрэйка,— раптам памякчэла Марына.—Я так хвалююся, каб хаты ў нас усё добра было. Разумееш—гэта-ж мая родная вёска.

Але ўсім выглядам сваім Андрэй паказаў Марыне, што зробіць усё, што можа, каб сеанс прайшоў па ўсіх правілах.

Увечары перапоўнены людзьмі калгасны клуб гудзёў, што вулей. Людзі ўшчыльнілі сядзелі на лавах, стаялі ў праходах, тоўшліся каля дзвірэй. Дзетвара ў пошуках лепшых пазіцый заняла нават усе падваконнікі—неўгамонныя жэўжыкі круціліся там, быццам канаплянікі на плоце. Пасярэдзіне зала, бліжэй да задніх сцянаў, узвышаўся кіноапарат, устаноўлены на моцным дубовым стале. На сцэне вісеў невялікі,

роўна распраўлены экран. Некалькі электрычных лямпачак залівалі зал яркім святлом.

Бацька Марынкі, адзін са старэйшых калгасных копюхай, паважаны ў калгасе чалавек, звычайна займаў у клубе месца ва ўсіх на віду. Калі быў які сход або пастаноўка, ён з жонкай сядзіўся ў першых радах, калі кіно—размяшчаўся побач з начальствам, па задніх лавах. Але сёня, баючыся асароміцца перад людзьмі за дачку, выбраў месца ў самым дальнім куточку, паблізу ўваходных дзвярэй, дзе стаялі фанерныя шыты старых дэкарацый і куды нават не вельмі даставала свято. І ён, і маці Марыны сядзелі ціхія, усхвальваныя.

Людзі ў Перарове патрабавальныя, на языке вострыя. Мацей добра памятае, як у мінулым годзе ў гэтым самым клубе асвісталі аднаго кіномеханіка-ніумеку, калі ён пешта пераблытуў і пусціў карціну задам наперад. Чаго добрага, здарыцца такое з дачкою, то лепей, каб яго зусім не бачылі людзі. Мацей пясмела паглядаў са свайго кутка на дачку, як яна, асвятлена яркай электрычнасцю, з расчырванеўшымся тварам завіхалася калі апарата. Галоўнае-ж, уесь клуб ведаў, што кіномеханікам сёня—аднавяскоўка, Марынка. Усе віталіся з ёю, з цікаласцю пазіралі, як яна абыходзіцца калі складанай апаратуры.

Падышоў прызначаны час, і загадчык клуба, які ўсё бегаў, наладжваў парадак у зале, рассаджваў людзей, даў загад Марыне пачынаць сеанс. У яе ўжо да дробязі ўсё было падрыхтавана. Марына цяпер і хвалявацца перастала, да яе вярнуліся спакой і ўпэўненасць. Кінуўшы смелы, нават жыху задзірысты по-зірку бок свайго бацькі, яна выключыла ў зале свято. Гоман, што дагэтуль панаваў у клубе, пачаў памалу спіхаць, усе звярнуліся да сцэны. Марына зпамямым, разлічаным рухам пусціла ў ход апарат, і з рэпрадуктараў, настаўленых побач з экранам, шырокай і ма-гутнай плынню лінула ў зал музыка, а па палатне ўспыхнула кароткае слова: «Клятва».

Марынка ведала, з якім фільмам прыехаць у Перароў. На базе кінопракату яна доўга і горача спрачалася з інейкім лысым дзядзькам, што загадваў размеркаваннем карцін, пакуль выпраціла ў гэтае сваё «кругасветнае» падарожжа па вёсках раёна іменна «Клят-

ву». Ведала яна, што гэтая карціна сваімі хвалючымі, незабыўнымі кадрамі павінна была адразу ўмоцніць абдымкі захапіць увагу гледача, дапамага да самага сэрца, прымусіць забыцца на ўсё—пават па тое, што сядзіць ён у калгасным клубе, што перад ім экран і што механікам калі апарата стаіць свая, перароўская дзяўчына. А калі гледач забудзе пра ўсё гэта, то і ёй спакайней будзе сачыць за спраўным ходам апарата.

І гэты тонкі марынчын разлік спраўдзіўся з пунктуальнай дакладнасцю. Не прашло і хвіліны, як гледачы, захоплены хвалючымі падзеямі, забыліся на ўсё і затоўлі дыханне. Калі па экране з'явіліся вобразы правадыроў народа, у зале імгепенна выбухлі гарачыя дружныя воплескі, у якіх адчувалася шырая, поўная вялікай чалавечай цепыні любоў народа да сваіх правадыроў.

Марынцы таксама хапелася прывітаць вонглескамі гэтыя дарагі яе маладому сэрцу вобразы, але яна не могла сабе дазволіць нават на кароткі час адарваць увагу ад апарата. Напружана сачыла яна за судадным, плаўным ходам валікаў і калёс, па якіх бегла чорная істужка.

А па экране адзін за адным прашлывалі незабыўныя эпізоды.

Смяротна паранены кулакамі, рабочы Сцяпан Пятроў дае сваёй жонцы Варвары ліст да Леніна...

Памірае Ленін у белым доме, што стаіць у бярозавым гаі, пад Масквой...

На Чырвонай плошчы Сталін перад шматтысячным народам клянеца свята выконваць заветы Леніна...

Індустрыялізацыя краіны... Ажыццяўленне веслічных планаў Сталінскіх пяцігодак. Сталінградскі трактарны гігант... Незлічоныя перамогі Сталінскай эпохі.

Грозныя хмари вайны над Еўропай. У наступ ідзе шалеючы ад сваіх брэдавых ідэй фашызм. Растантная немцамі Францыя, Польшча...

1941 год. У гнёве ўстае совецкі народ па барацьбу з заклятым ворагам... Штаб Сталіна, геніяльнага ваенага стратэга... Абарона Масквы. Грандыёзная, разашаючая бітва за Сталінград.

Зноў Георгіеўскі зал Крэмля, запоўнены шарэнгамі ваянных. Насустрач ім з прыветам ідзе Сталін...

Як пераможная песня, гучыць урачыста заключны надпіс: «Пад свяшчэнным сцягам вялікага Леніна мы поўнасцю выканалі ўсё, што ён нам завяшчаў».

І вось неяк раптам патух экран, і ў зале ўспыхнула яркае свято.


У той-же міг уесь зал прышоў у рух. Сыпанула з падваконнікаў дзетвара. Марына раптам убачыла, як яе абстуپілі калгаснікі. Прабіваючы сабе дарогу, ішоў да яе старшыня калгаса, Антон Пятровіч.

— Ну, Марынка, — цепла загаварыў ён, — дай па шчырасці пачыну табе руку, падзякую ад імя ўсяго калгаса. Выдатны фільм ты нам паказала і галоўнае — без адной замінкі!

— Марынка, часцей да нас прыяджай!

— Прывозь яшчэ такія цікавыя фільмы!

— Маладзец, Марынка! — чулі.



ся павакол выгукі, а найбольш шчыравала мітуслівая дзетвара.

І тут Марына ўбачыла сваіх бацькоў. Яны стаялі пасярод зала і чакалі яе. Адразу радасна стукнула ў сэрца—бацька перастаў хавацца ў закутку і вышаў на свято: значыць, і ён што кольвечы перадумаў. Не выцерпейшы, Марынка прабілася праз кола людзей і падышла да бацькоў. Ціхутка спытала:

— Што, тата, скажаш мне цяпер?

— А што мне яшчэ казаць?—уставіўшы погляд у

падлогу, прамовіў Мацей.—Я-б і тое назад забраў, што раней казаў! На твайм баку праўда!

...І толькі калі ўсе разышліся, даведалася Марынка, які адданы быў ёй у дружбе, а можа і ў нечым большым, яе памочнік Андрэйка. На працягу трох гадзін, да поўнай замлеласці рук, трymаў ён пласкагубцамі парваны провад, што ад дынама падаваў у зал свято—не хацеў і на колькі хвілін перарываць пачаты сеанс. Марынка не дзякавала яго. Яна толькі ѿпіла глянула на яго, і ў гэтym поглядзе ён прачытаў нешта большое, чым «дзякую».

## Парады ўрача

### Прычыны жаночага бясплоддзя

Мацярынства з'яўляецца вялікім шчасцем для жанчыны. Таму зусім натуральна вельмі моцнае жаданне жанчыны стаць маці. На жаль, некаторы процент шлюбай астаетца бясплодным. Прычынай бясплоддзя могуць быць пашкоджанні і хваравітыя змены ў любым месцы палавой сферы жанчыны. Гэтая змены бываюць урдженымі і набытымі.

Найчасцей узікненню і развіццю цяжарнасці перашкаджаюць запаленне маткі і труб. Найбольш небяспечным з'яўляецца захворванне труб. Слізістая абалонка трубы набракае, злушчуваюцца мярцальныя валаскі. У больш цікіх выпадках пасля запальнага працэса ствараецца вельмі многа спаек і зрошчванні. Трубы поўнасцю зарастаюць і робяцца непраходнымі.

Таму яйцевая клетка не можа спусціцца ў матку, і сперматазоіды не могуць па трубе пранікнуць да яечніка і апладніць яго.

Запаленне яечніка таксама прыводзіць да бясплоддзя. Яечнік, акружаны спайкамі і замураваны зрашчэннямі, не можа вылучаць яйцы, годныя для апладнення, таксама як і недастаткова развітыя яечнікі.

Сярод запальных захворванняў, што прыводзяць да бясплоддзя, на першым месцы стаць ганаэрэя. Амаль на такім-жэ ўзроўні стаць і аборт, які таксама з'яўляецца прычынай жаночага бясплоддзя.

Усякі аборт звязаны з небяспекай для жанчыны і можа выклікаць цяжкія ўскладненні. Нават у тых выпадках, калі аборт прыйшоў добра, заўсёды могуць наступіць запальныя захворванні ў матцы, трубах і яечніках, якія прыводзяць да жаночых хвароб і нават да таго, што нармальная цяжарнасць становіцца немагчымай.

Розныя змазваниі або ўспырскванні ёду ў матку, якія ўжываюцца з мэтай папярэдзіць цяжарнасць, таксама могуць выклікаць цяжкія захворванні. Ед праз матку пранікае ў трубу, яе слізістая абалонка злушчуваецца, і можа наступіць поўнае зарошчванне трубы. У выніку—жанчына асуджана на бясплоддзе.

Акрамя пералічаных прычын бясплоддзя, якія можна назваць прычынамі мясцовага харектару, ёсць яшчэ

цэлы рад агульных захворванняў арганізма, якія, калі і не назаўсёды выклікаюць бясплоддзе, то ў кожным разе часта вядуть да яго. Да такіх прычын перш за ўсё трэба аднесці рад захворванняў залоз унутранай сакрэзы.

Жанчыны бываюць бясплоднымі пры радзе хранічных атручванняў, як, напрыклад, пры марфінізме. Некаторыя формы туберкулёзу таксама даволі часта з'яўляюцца прычынай бясплоддзя.

Захаваць сябе ад бясплоддзя — гэта значыць папярэдзіць тыя жаночыя захворванні, якія ў пераважнай большасці выпадкаў з'яўляюцца яго прычынай. Неабходна прымати усе меры, каб не дапусціць гэтых захворванняў. Ні ў якім разе нельга лёгкадумна адносіцца да аборта і ўспырсквання ёду. Трэба захаваць усе правілы асабістай гігіені. Калі захворванне ўжо ўзнікла, трэба неадкладна звярнуцца да ўрача. Калі мужчына захварэў ганаэрэем, якая найчасцей бывае прычынай бясплоддзя ў мужчын, ён павінен акуратна лячыцца да поўнага вылячэння.

Тое-ж самае адносіцца і да жанчыны. Лячэнне павінна быць акуратным і даведзеным да канца. Для кожнага з названых захворванняў існуе пэўнае лячэнне.

Фізіятрапеўтычныя працэдуры, гразелячэнне, лячэнне цёплымі гарачымі душамі, спрынцаваннем, водалячэнне, лячэнне прэпаратамі залоз унутранай сакрэзы даюць вельмі добрыя вынікі. Таму лячэнне павінна прыводзіцца асабліва паслядоўна і настойліва. У сучасны момант ужо не можа быць сумнення ў тым, што нават цяжкія паражэнні труб і яечнікаў з утварэннем спаек могуць быць настолькі вылечаны, што спайкі рассасаюцца, яечнік пачынае дзейнічаць нармальна, а трубы становяцца прахадзімымі, і наступае зачацце і цяжарнасць.

Улічваючы, што ў 25% выпадкаў віноўнікам бясплоднага шлюбу з'яўляецца мужчына, яму неабходна правесці адпаведнае лячэнне ў тых выпадках, калі ў яго жонкі ўрач не выявіў нічога паталагічнага.

Прафесар Г. Л. ДАЗОРЦАВА.  
Заг. аддзела мацярынства Інстытута аховы  
мацярынства і дзяцінства.

Рэдакцыйная камісія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА,  
К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларускім языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрас рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23.  
Падпісаны да друку 8/1-48 г.

АТ 04301.

Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Заказ № 2.

Тыраж 10.000 экз.


# СЛУЧАЙ на КАРНАВАЛЕ

Александр МИХАИЛОВ

Много песен распевали  
Школьники на карнавале.  
Я на елку к ним попал,  
Песни с ними распевал.  
Елка в школе—просто диво,  
Разукрашена красиво.  
Дед Мороз в снегу—из ваты—  
Улыбается ребятам  
Из-под елки, как всегда,  
А с вершины  
Ярко, ярко  
Светит алая звезда.  
Много птиц, снегурок, пушек...  
Разных елочных игрушек,  
Невозможно перечесть.  
Нарядились дети в маски,  
В карнавальные костюмы:  
Вот Руслан из русской сказки,  
Рядом Черномор угрюмый.  
Вот слоненок, лев, жираф  
Пляшут весело у елки,  
Поросята Пиф-Пуф-Паф  
С визгом бегают от волка.  
А вот Мишка косолапый  
Всех затрагивает лапой.  
Он рычит и зубы скалит—  
Хочет с'есть зайчика Валю.  
Быстро бегает Валюша,  
Косолапому—не скушать.  
Много песен,  
Много плясок,  
Много смеха,  
Много масок,  
Но... веселый карнавал  
Мальчик Петя омрачал.  
Этот Петя—забияка.  
Этот Петя любит драки.  
Часто виснет на трамвае.  
В школе всех он задевает.  
И сейчас на карнавале  
Ущипнул зайчика Валю.  
То мешает детям петь,  
То начнет кричать, свистеть,  
То мяучит, словно кошка,  
То подставит детям ножку,  
Спотыкаются детишки,

Рис. Ю. ПУЧИНСКОГО.

По... довolen шалуншка,  
Словом, Петя омрачал,  
Наш веселый карнавал.  
Вдруг  
Раскрылись двери сами—  
Дед Мороз стоит пред нами.  
От огней сверкает ярко  
Снег на шапке, на усах.  
За спиной в мешке подарки,  
Не подарки—чудеса!  
Он вошел.  
Рукой холодной  
Крепко руки пожимал,  
Вежливо,  
Поочередно,  
С Новым годом поздравлял.  
Вынул танк и подал Саше,  
Книгу вынул для меня,  
Заводного Мишку Маше,  
Коле белого коня.  
И раздав подарки детям,  
Говорит нам Дед Мороз:  
— Есть подарки и для Петя,  
Пять вагонов,  
Паровоз,  
Но подарки эти Петя,  
Как вы думаете, дети,  
Выдать Петя или нет?  
Тут ребята зашумели.  
Тут ребята загадали.  
Дружно грянули в ответ:  
— Нет!!!  
Петя стыдно,  
Он краснеет.  
Петя глаз поднять не смеет,  
Но, почесывая нос,  
Дед Мороз  
Произнес:  
— Правда, Петя шалуншка,  
Я же думаю, что слишком  
Поступать сурово с ним  
Не хотите?  
— Не хотим!!!  
Все случилось словно в сказке.  
Снова песни,  
Снова пляски—  
И никто не омрачал  
Наш веселый карнавал.



ана нумара 1 р. 50 к.

Да гэтага нумара бясплатна даадаецца ўкладка-выкрайка.

4700  
3935

